

У шматлікіх прыхільнікаў
Рэспубліканскага тэатра
беларускай драматургіі — свята:
улюблёнаму творчаму калектыву
споўнілася 20 гадоў.

**Яго мастацкі кіраўнік,
народны артыст Беларусі
Валерый Анісенка распавядае...**

— Валерый Данілавіч, пры канцы мі-
нулага сезона ваш тэатр атрымаў зван-
не “заслужаны калектыв”.

— Гэта высокое званне. Мы, шчыра ка-
жучы, яго заслужылі, зрабіўшы тое, што
не заўважыць немагчыма: у “хоры” куль-
туры беларускай мы не згубіліся, сваю но-
ту ўзялі. У студзені 1990 года выйшла па-
станова Савета Міністраў БССР пра ства-
рэнне нашага тэатра, так што афіцыйна 24
студзеня нам споўнілася 20 гадоў.

— Ваш творчы лёс звязаны з многімі тэат-
рамі, у тым ліку з Тэатрам-студыяй кінаак-
цёра Нацыянальнай кінастудыі “Беларусь-

Знайсці інтанацыю

фільм”. Вы стаялі ля яго выгокаў, а ў гэтым
сезоне тэатр-студыя таксама юбіляр...

— Шмат можна ўспамінаць пра тое,
як ставіўся спектакль “Паляванне на ка-
чак”, прэм’ера якога стала нагодай для
стварэння ў Мінску тэатра кінаакцёра.
Самая галоўная мая радасць, што “дзіця
нарадзілася здаровым”, яно не згубілася,
яно развіваецца, бо гэты тэатр любяць,
ведаюць, ён дае магчымасць раскрыцца
многім нашым акцёрам кіно.

— У РТБД, які вы сёння ўзначальвае-
це, кожны сезон багаты на прэм’еры.

— Галоўная прэм’ера 20-га сезона —
“Сонечка”, п’еса-інсцэніроўка паводле
рамана “Злачынства і пакаранне” Даста-
еўскага. Што і казаць: Дастаеўскі! Выпра-
баванне на годнасць і прафесіяналізм.
Далей будзе спектакль “Шчаслівы муж”
рэжысёра Васіля Дранько-Майсюка. “Ян-
каў Вянок” паводле Купалавых вершаў
паставіць Святлана Навуменка. Пра ўсё

не расскажаш, бо ў час ёсьць эксперымен-
тальная сцэна, ёсьць Цэнтр беларускай
драматургіі і рэжысуры.

— Ваш тэатр запатрабаваны, і вель-
мі прыемна адзначыць, што моладзь з
вялікім захапленнем ходзіць на ваши
спектаклі.

— Цікавасць моладзі — гэта вынік нашай
мастацкай палітыкі. І моладзь прыходзіць
да нас, а потым становіща нашым сталым
гледачом. Вырастаюць іх дзеткі і ідуць да
нас на нашы казкі. Таму важна знаходзіць

такую інтанацыю ў кантакце з гледачом, каб
моладзі было цікава прыходзіць у тэатр.

— Асноўная частка трупы РТБД — мо-
ладзь. І многія ваши выпускнікі, ваши
студэнты БДУ культуры і мастацтваў
маюць магчымасць працеваць на гэтай
сцэне разам з прафесійнымі акцёрамі.
Гэта добрая практика, вопыт, школа.

— За гэта — вялікі дзякую былому
рэктару ўніверсітэта культуры і мас-

тацтваў Ядвізе Дамінікаўне Грыгаровіч.
Гэта магутная асoba ў нашай культуры.
Яна дазволіла некалі мне працеваць ва-
ўніверсітэце і дапоўніць навучальную
програму. А працэс выхавання артыста,
няважна, якога ён узросту, — працэс са-
маразвіцця, самавыхоўвання, самаудас-
каналення павінен быць штодзённы.
Практыка, тэатр, сцэна — вельмі важ-
ныя ў нашай справе.

— Ці ёсьць у вас запаветная мара, якая
магла б спраўдзіцца ў бліжэйшы час?

— Ёсьць, але я не скажу, бо гэта ўжо не
будзе марай. А ўвогуле... Мару дажыць
да таго часу, калі нас не будуць ціснуць
планамі. Мая мара — стварыць высока-
мастацкі калектыв, студью. Не проста
набор, сход індывідуальнасцей, а мена-
віта студыйную атмасферу. Спадзяюся,
што ў лепшых спектаклях, у лепшыя мо-
манты гэта студийная атмасфера існуе і ў
цяперашнім нашым тэатры.